

ЭКАНОМІКА І РЭГІЁНЫ

# Ад Гродна да Ташкента

Напярэдадні І Форуму рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана дэлегацыя дзелавых колаў Прынёмання наведла гарады цэнтральнаазіяцкай краіны

Па выніках візіту ў рамках форуму падпісана пагадненне паміж Гродзенскім аблвыканкамам і хакіміятамі Самаркандскай і Андыжанскай абласцей Узбекістана аб супрацоўніцтве ў гандлёва-эканамічнай, навукова-тэхнічнай і гуманітарнай сферах.



Фота прадстаўлена ў Гродзенскай прэс-агенцыі.

Прадстаўнікі мясцовых улад, кіраўнікі кампаній і бізнес-колаў на чале з намеснікам Гродзенскага аблвыканкама Аленай Бубенчык пабывалі ў Ташкенце і Самаркандзе — вузлавых цэнтрах Узбекістана. Падчас сустрэчы ў Ташкенце з саветнікам прэм'ер-міністра Рэспублікі Узбекістан Надзірам Атажонавым былі абмеркаваны перспектывы кірункі супрацоўніцтва, у прыватнасці кааперацыя ў лёгкай і харчовай прамысловасці, а таксама сумесная работа па выпуску сельгастэхнікі. Дарэчы, важнае значэнне надавалася менавіта супрацоўніцтву ў галіне лёгкай прамысловасці. Вялася размова са старшынёй асацыяцыі «Узтэкстыльпрам» Ільхомам Хайдаравым аб пашырэнні ўзаемнай дзейнасці ў тэкстыльнай і швейна-трыкатажнай вытворчасці.

У пасольстве Беларусі ва Узбекістане была арганізавана сустрэча з дзелавымі коламі. Гродзенцы перш за ўсё рабілі акцэнт на канкрэтныя праекты і пошук новых партнёраў.

Ёсць падставы развіваць і міжрэгіянальныя адносіны. Узбекістан і Гродзенская вобласць маюць трывалы статускі з Сурхандар'інскай вобласцю і Рэспублікай Каракалпакстан Рэспублікі Узбекістан, з якімі падпісаны мемарандумы аб супрацоўніцтве.

Для пашырэння сувязяў гродзенская дэлегацыя наведла старажытны Самарканд, дзе адбылася сустрэча

з кіраўніцтвам вобласці. Гродзенцы пабывалі на буйных аб'ектах рэгіёна — тэкстыльнай і малочнай фабрыках, а таксама на аўтамабільным заводзе, дзе таксама правялі перагаворы.

Узбекскі бок зацікавіла прапанова беларускай дэлегацыі аб стварэнні ў Гродзенскай вобласці сумеснага прадпрыемства па выпуску сельгастэхнікі, адаптаванай да работы ў Цэнтральнай Азіі. Таксама была падтрымана ідэя па арганізацыі сеткі дыстрыб'ютараў па збыце лакафарбавай прадукцыі, вы-

рабаў шклозавода «Неман», сухіх малочных сумясяў. Ёсць перспектывы ў Слонімскага мясакамбіната, які адзіны ў вобласці мае сертыфікат «халляль», што дазваляе выходзіць на рынкі мусульманскіх краін.

Дасягнуты і канкрэтныя пагадненні. Так, вырашана арганізаваць курсы для ўрачоў на базе клінік. Таксама ўзбекскія спецыялісты-жывёлаводы будуць вывучаць тэхналогіі работы на малочна-тварных фермах рэгіёна, для гэтай мэты ў Гродзенскай вобласці вызначаць дзесяць такіх аб'ектаў. Ёсць дагаворы ў сферы турызму. Паміж Узбекістанам і гродзенскім рэгіёнам будзе падрыхтаваны праект супрацоўніцтва і графік наведвання турператарами абедзвюх краін.

Распарацавана дарожная карта па рэалізацыі пагаднення паміж Гродзенскай і Самаркандскай абласцямі, якая падпісана падчас візіту ўзбекскай дэлегацыі ў гродзенскі рэгіён.

**Маргарыта УШКЕВІЧ.**

## У тэму

Гандлёвы абарот паміж Гродзенскай вобласцю і Узбекістанам за мінулы год вырас на 45% і склаў 15,5 мільёна долараў. Гродзенцы пастаўляюць як прамысловую, так і харчовую прадукцыю. На тэрыторыі рэгіёна працуе амаль 30 арганізацый з узбекскім капіталам. Адным з важных праектаў з'яўляецца стварэнне вертыкальна інтэграванага комплексу па вытворчасці баваўнянай пражы і вырабаў з яе.

Актыўна супрацоўнічаюць з узбекскімі ВНУ гродзенскія ўніверсітэты. У чэрвені падпісана пагадненне аб стварэнні сумеснага факультэта па падрыхтоўцы спецыялістаў паміж Гродзенскім дзяржаўным аграрным універсітэтам і Самаркандскім інстытутам ветэрынарнай медыцыны. Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Я. Купалы вядзе сумесную работу па праектаванні, будаўніцтве і эксплуатацыі дарог. Ёсць праекты па вывучэнні раслін на забруджаных цяжкімі металамі глебах.

## СУПРАЦОЎНІЦТВА БЕЗ МЕЖАЎ

# СУМЕСНЫЯ ПРАДПРЫЕМСТВЫ І АБМЕН ВОПЫТАМ

Больш як сорак прадстаўнікоў цэнтральнага рэгіёна прыняло ўдзел у І Форуме рэгіёнаў Беларусі і Узбекістана.

Падчас пленарнага пасяджэння намеснік старшыні Мінаблвыканкама Мікалай Рагашчук расказаў аб міжрэгіянальных сувязях Міншчыны і Рэспублікі Узбекістан. Таксама было падпісана пагадненне аб супрацоўніцтве ў сацыяльнай сферы паміж Мінскім абласным выканаўчым камітэтам і хакіміятам Ташкенцкай вобласці. Паводле яго, бакі будуць абменьвацца вопытам і вучэбна-метадычнай дакументацыяй па арганізацыі навучна-напрацоўчых установаў адукацыі, праводзіць сумесныя канферэнцыі і семінары. Асабліва ўвага — узаемадзейню ў сферы аховы здароўя, абмену вопытам і павышэнню кваліфікацыі ўрачоў.

Бакі ўзялі на сябе абавязальствы прымаць узгодненыя меры па стварэнні спрыяльных умоў для развіцця і ўмацавання кантактаў у сферы культуры, спорту і турызму. Тэрмін дзеяння пагаднення пяць гадоў.

Сапраўды, Міншчыну і Узбекістан звязвае цеснае сяброўства. Толькі летась узбекская дэлегацыя чатыры разы наведвала цэнтральны рэгіён. Беларусы двойчы здзей-

Што звязвае Міншчыну і Узбекістан

нілі візіты ў адказ, вынікам якіх сталі тры дакументы, што рэгламентуюць міжрэгіянальнае супрацоўніцтва. Падчас сустрэчы, якая адбылася ў красавіку гэтага года ў Мінаблвыканкаме, падпісаны дагавор аб стварэнні сумеснага прадпрыемства, яго заснавальнікам з беларускага боку стала адкрытае акцыянернае таварыства «Здравушка-мільк».

Вынікам рэалізацыі двухбаковых дамоў стаў значны рост экспарту тавараў вытворцаў Мінскай вобласці ва Узбекістан. Калі ў 2018 годзе экспарт склаў 12,8 мільёна долараў, то сёлета толькі за чатыры месяцы — 10 мільёнаў. Ва Узбекістан экспартуюцца ў асноўным мяса і харчовыя субпрадукты з птушкі, прадукты перапрацоўкі нафты і медыцынскія прыборы. Імпартавала Міншчына баваўняную пражу, трыкатажнае палатно, свежы і суханы вінаград.

Дададзім, што паміж Мінскай і Ташкенцкай абласцямі актыўна развіваецца супрацоўніцтва ў гуманітарнай сферы. Напрыклад, Мінскі абласны краязнаўчы музей мае праекты з Дзяржаўным музеем гісторыі Узбекістана.

**Таццяна ЛАЗОЎСКАЯ.**



## ОАО «БНБ-Банк»

220012, Республика Беларусь, г. Минск, проспект Независимости, 87а

### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2019	01.01.2019
1	2	3	4	5
1	<b>АКТИВЫ</b>			
2	Денежные средства	1101	9 674	11 213
3	Драгоценные металлы и драгоценные камни	1102	-	-
4	Средства в Национальном банке	1103	45 467	46 357
5	Средства в банках	1104	24 400	47 980
6	Ценные бумаги	1105	100 398	55 086
7	Кредиты клиентам	1106	354 555	344 904
8	Производные финансовые активы	1107	2 375	4 538
9	Долгосрочные финансовые вложения	1108	306	137
10	Основные средства и нематериальные активы	1109	18 648	18 289
11	Доходные вложения в материальные активы	1110	10 220	7 026
12	Имущество, предназначенное для продажи	1111	3 961	8 691
13	Отложенные налоговые активы	1112	3	288
14	Прочие активы	1113	3 737	4 907
15	<b>ИТОГО активы</b>	11	573 744	549 416
16	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
17	Средства Национального банка	1201	-	-
18	Средства банков	1202	49 780	65 485
19	Средства клиентов	1203	411 846	378 820
20	Ценные бумаги банка	1204	34 720	30 732
21	Производные финансовые обязательства	1205	7	-
22	Отложенные налоговые обязательства	1206	-	-
23	Прочие обязательства	1207	2 150	2 543
24	<b>ВСЕГО обязательства</b>	120	498 503	477 580
25	<b>СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
26	Уставный фонд	1211	27 688	27 688
27	Эмиссионный доход	1212	-	-
28	Резервный фонд	1213	7 153	6 400
29	Фонды переоценки статей баланса	1214	12 247	12 392
30	Накопленная прибыль	1215	28 153	25 356
31	<b>ВСЕГО собственный капитал</b>	121	75 241	71 836
32	<b>ИТОГО обязательства и собственный капитал</b>	12	573 744	549 416

### ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ на 1 июля 2019 г.

(в тысячах белорусских рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Символ	01.07.2019	01.07.2018
1	2	3	4	5
1	Процентные доходы	2011	19 294	16 247
2	Процентные расходы	2012	10 611	7 189
3	Чистые процентные доходы	201	8 683	9 058
4	Комиссионные доходы	2021	7 082	5 538
5	Комиссионные расходы	2022	1 491	2 213
6	Чистые комиссионные доходы	202	5 591	3 325
7	Чистый доход по операциям с драгоценными металлами и драгоценными камнями	203	-	-
8	Чистый доход по операциям с ценными бумагами	204	(176)	(55)
9	Чистый доход по операциям с иностранной валютой	205	4 077	2 807
10	Чистый доход по операциям с производными финансовыми инструментами	206	1 851	2 974
11	Чистые отчисления в резервы	207	1 039	701
12	Прочие доходы	208	3 737	3 448
13	Операционные расходы	209	16 311	15 111
14	Прочие расходы	210	1 007	788
15	Прибыль (убыток) до налогообложения	211	5 406	4 957
16	Расход (доход) по налогу на прибыль	212	893	1 416
17	<b>ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК)</b>	2	4 513	3 541

Заместитель Генерального директора С. К. Сабук

Главный бухгалтер Н. П. Шнип

Дата подписания: 18 июля 2019 г.

Данная отчетность размещена на странице интернет-сайта БНБ-Банка: <https://www.bnb.by/o-nas/nashi-rezultaty/bukhgalterskaya-otchetnost/>

Открытое акционерное общество «Белорусский народный банк»  
Лицензия на осуществление банковской деятельности,  
выданная Национальным банком Республики Беларусь, № 10 от 11 мая 2019 г.  
УНП 100513485.

Государственное предприятие «МГЦН» сообщает о внесении следующего дополнения в извещение о проведении 2 сентября 2019 года торгов с условиями по продаже имущества, принадлежащего ОАО «ДСТ № 7» (опубликовано в газете «Звезда» 31.07.2019): «Местонахождение продаваемого имущества: Минская обл., Березинский р-н, Поплавский сельский совет». Телефон для справок: +375 (17) 327 48 36. Адрес в сети интернет: [www.mgcn.by](http://www.mgcn.by).

УНП 190398583



РЭГІСТРАЦЫЙНАЕ ПАСВЕДЧАННЕ № 15 ад 17 лютага 2009 года выдадзена

Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Заснавальнікі: Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, Палата прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь, рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда».

Дырэктар — галоўны рэдактар СУХАРУКАЎ Павел Якаўлевіч. Адказны за выпуск: АНУФРЫЕВА В. А.

Грамадскі савет: ПАПКОЎ А. А., старшыня Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па рэгіянальнай палітыцы і мясцовым самакіраванні; ЦУПРЫК Л. А., старшыня Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па дзяржаўным будаўніцтве, мясцовым самакіраванні і рэгламенце; ПАПКО В. М., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах; БЕЛЯКОЎ А. Э., намеснік старшыні Пастаяннай камісіі Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па адукацыі, навучы, культуры і сацыяльным развіццям; ПАНАСЮК В. В., старшыня Мінскага гарадскога Савета дэпутатаў; ДРЫЛЁНАК Т. Л., старшыня Лёзненскага раённага Савета дэпутатаў; СУШЧАНКА М. Л., старшыня Глушанскага пасялковага Савета дэпутатаў Бабруйскага раёна.

Выдавец — рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Выдавецкі дом «Звезда»

АДРАС РЭДАКЦЫІ: 220013, г. Мінск, вул. Б. Хмяльніцкага, 10 а.

КАНТАКТНЫ ТЭЛЕФОН 287 18 31;

e-mail: [info@zviazda.by](mailto:info@zviazda.by)

Газета адрэкавана ў Рэспубліканскім унітарным прадпрыемстве «Выдавецтва «Беларускі Дом друку». ЛП № 02330/106 ад 03.04.2009. 220013, г. Мінск, пр. Незалежнасці, 79.

Тыраж 14.804. Нумар падпісаны ў 19.30 1 жніўня 2019 года.